

**План работы бібліятэк
Дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на жнівень 2022 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе прымаюць удзел у **праектах, праграмах і акцыях**:

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;
2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;
3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;
4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023 гг.;
5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;
6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;
7. Летняя бібліятэчная акцыя “Лето книжных открытий”;
8. Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”;
9. Абласны фотакрос “Я падарожнік, я краязнаўца”;
10. Абласная акцыя “Класічна...Патрыятычна”.

№ п/п	Назва мерапрыемства	Дата правядзення	Адказныя
1	“Любит – не любит” – летняя кветкавая вянок-віктарына	02.08	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
2	“В мире поэзии” – відэакруіз (аматарскага аб’яднання “Добрыя сустрэчы”)	04.08	Чайкіна С. І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
3	“Свет далёкі і блізкі” – чытанне вершаў анлайн (да 105 гадоў з дня нараджэння Янкі Брыля)	04.08	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
4	“Творчасть, сучасная з часам” – літаратурнае падарожжа (да 105-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля)	04.08	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
5	“Летнее настроение с книгой” – караван кніг (чытальная зала на колах “Пад блакітным небам”)	05.08	Ярашук Т.З., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
6	“3 гісторыі аг.Пацавічы” – анлайн-даведка	05.08	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
7	“Круглый год. Июнь. Июль. Август” – чытанне вершаў анлайн (да 105 год з	07.08	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б

	дня нараджэння Пімена Панчанкі)		
8	“Пра ўсё на свеце, што любяць дзеці” – гульнёвая праграма	07.08	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
9	“Про всё на свете, что любят дети” – летнія кнігаралі	09.08	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
10	“За горы, за лясы, за шырокія моры” – падарожжа ў казку	10.08	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
11	“Посидим по-хорошему – пусть виски припорошены” – літаратурна-музычны вечар	11.08	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
12	“Солнечные встречи с книгой” – віртуальнае падарожжа па кніжных навінках	11.08	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
13	“Кто быстрее?” – гульнятэка (чытальная зала на колах “Пад блакітным небам”)	12.08	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
14	“Максім Танк – нястомны працаўнік” – прэзентацыя	12.08	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
15	«Трезвость – стильно, модно, молодежно» - гадзіна роздум	12.08	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
16	“Паэт мужнасці і дабрыні” – чытанне вершаў анлайн (да 105 год з дня нараджэння Пімена Панчанкі)	13.08	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
17	“Похититель рассудка” – гадзіна	13.08	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
18	“Не ходите, дети, в Африку гулять» - літаратурнае падарожжа па кніжках К.Чукоўскага	13.08	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
19	“Дарогі добрай казкі” – гучныя чытанні	14.08	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
20	“Прышоў Спас – усяму час” – вечар адпачынку (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”)	14.08	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
21	“Лета, канікулы, кніга” – літаратурная гульня-лато	14.08	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
22	“Мой край ни в чём не повторимый” – відэапрэзентацыя	15.08	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
23	“Вот и лето состарилось” – экспромт-малюнак	17.08	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
24	“Быць правым наша права” – урок прававых ведаў	18.08	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
25	“Всё о сказках и не только” – агляд кніг (бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”)	18.08	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”

26	“Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – вечар-успамін	18.08	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
27	“Дорогу осилит идущий!” – літаратурная праграма	19.08	Арлова А. С., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
28	“І не змоўкнуць у свеце Купалавы словы” – чытанне вершаў анлайн (літаратурная эстафета “Нас слова Купалы і Коласа кліча”)	19.08	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
29	“Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых” – гульнівая праграма	20.08	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
30	“А пачнем мы казку так...” - хвіліны радаснага чытання (літаратурная эстафета “Нас слова Купалы і Коласа кліча”)	20.08	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
31	“Паровоз стихов веселых” – паэтычная весялінка (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”)	21.08	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
32	“Яблочный Спас – уходит лето от нас” – свята (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”)	21.08	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
33	“Кладовая здароўя” – віктарына	21.08	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
34	“Пра набалелае, надзённае і вечнае” – чытанне вершаў анлайн	21.08	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
35	“Попробуем сочинить сказку” – майстар-клас	21.08	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
36	“Какого цвета лето” – гадзіна паэзіі	21.08	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
37	“Мая вёска – мае землякі” – краязнаўчая гадзіна	21.000000 00000000 00000000 000008	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
38	“С книжкой на скамейке” – літаратурная гульня	21.08	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
39	“Библиотека, книги, я – верные друзья” – выстава дзіцячага малюнку	21.08	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
40	“Сінія касачы” (105 гадоў з дня нараджэння П.Панчанкі) – чытанне вершаў анлайн	23.08	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
41	“Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето” – пазнавальная гадзіна	24.08	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
42	“Жыву дзеля сапраўднай радасці” –	25.08	Доста Н.К., філіял

	літаратурная даведка (да 105-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля)		“Мілявіцкая с/б”
43	“Трапінкамі роднага краю” – краязнаўчы ўрок (аматарскае аб’яднанне “Карані”)	25.08	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
44	“Заготовки для сытной зімовкі” – пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне «Гаспадынька»)	26.08	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
45	“Герои и подвиги Великой Отечественной” – турнір знатакоў (да Года гістарычнай памяці)	27.08	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
46	“Вместе весело читать!” – літаратурны кактэйль	28.08	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
47	“В наш чудесный огород – приглашаем весь народ” – пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне “Сердца, открытые добру”)	28.08	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
48	“Наша вёска” – анлайн чытанне верша мясцовай паэткай Н. Маршалкевіч	29.07	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах